



Закрытое акцыйнае абшчэства «Акцыйны банк рэканверсіі і развіцця» www.rrb.by

220034, г. Мінск, ул. Краснаязвёздная, 18. ЗАО «РРБ-Банк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2011 г.

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, на 01.07.2011, на 01.07.2010. Rows include АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2011 г.

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, на 01.07.2011, на 01.07.2010. Rows include Процентные доходы, Чистые процентные доходы, Комиссионные доходы, etc.

Председатель Правления Ю.Г. Мартынов
Главный бухгалтер Е.Е. Петрович
Дата подписания «11» июля 2011 г.


Новая хвала-2011

ПАДРЫХТАВАЦЬ ЮЗАРЫ ДА «НОВАЙ ХВАЛІ»

прудзюсары разлічваюць за паўтары тысячы еўра



БЕЛАРУСЬ на конкурсе маладых выканаўцаў «Новая хвала-2011» прадставіць малады спявак Юрый Наурацкі...



АДКУЛЬ ЮЗАРЫ РОДАМ? Юзары (Юрый Наурацкі) нарадзіўся і вырас у Беларусі...

Хто будзе прыдумляць касцюмы для Юзары? За кожным з удзельнікаў «Новай хвалі-2011» замацаваны пэўны дызайнер...

Спецыяльнага прыза ад Пугачовай сёлета не будзе

«Усё, што будзе гукаць на «Новай хвалі» у беларускіх нумары, будзе зроблена маймі рукамі»...



Ілья ЛАПАТО. Фота Марыны БЕГУНУКОВАЙ.

Інфляцыя за паўгода склала 36,2 працэнта

Па звестках Нацыянальнага статыстычнага камітэта, індекс спажывецкіх цэн на тавары і паслугі ў чэрвені 2011 года ў параўнанні са снежнем 2010 года склаў 136,2 працэнта...

Тэлефонная хвароба

Дзень 13 ліпеня ўвайшоў у гісторыю ў 1876 годзе. Аляксандр Бел атрымаў патэнт на прыбор, які стаў прататыпам сучаснага тэлефона...

Гэта быў грандыёзны крок у тэхнічным прагрэсе, які праз сотню гадоў прывёў нас да невялікай бесправоднай прылады...

Аднак ці варта казаць толькі аб адной карысці тэлефона, калі пра яе кажуць усё ў ўсё? Нашай задачай з'яўляецца папярэджанне ад згубнага ўплыву мабільніка...

Аднак за здароўе трэба сацэць, і гэстага ніхто не адмяняў. І як жа ратавацца карыстальнікам мабільнай сувязі? Варта пазбягаць частага размяшчэння тэлефона каля вуха...

НЯПТУН НІКОЛІ НЕ ЗНАХОДЗІЦСЯ ЛЯ МОРА



КАЛІ ў старажытным Рыме пачыналася засуха, рыбакі заставаліся без уплову, а маракі не маглі адшукаць шлях да мора...

ЧАСАМ ЖАРТЫ — РЭЧ СУР'ЭЗНАЯ

Пры жаданні дабрацца сюды можна двума маршрутамі — як з Кіраўска, так і з Бабруйска. Аднак у любым выпадку тут трэба арыентавацца на буйную вёску...



Палац — прынада для турыстаў.

дакладней, ужо на аграгарадок Жылічы. Па сутнасці, яго і варта лічыць тым самым «канчатковым пунктам прызначэння»...

Падобнае суседства — зусім не выпадковае. Многія з мясцовых распавядаюць: дзесьці ў 30-х гадах мінулага стагоддзя адзін з жыхароў Жыліч па прозвішчы Нагуль вырашыў пабудавання крыху наводдаль ад вёскі...

АД ЦЫБУЛІ З СУТАРЭННЯ ДА ПАРЭЧАК

Рыбалка — проста хобі. І зразумела, што асноўны даход дае зусім не яна. Нехта з мясцовых жыхароў заняты ў сельгаспрадпрыемстве «Жылічы»...

Аднак асноўная праца — далёка не ўсё. Ці не ўсе жыхары пасёлка Няптун трымаюць свіней, кураў, качак, а многія — кароў і нават коней...

Так, узімку ў сутарэннях дамоў вырошчваюцца цыбуля і радыска. У чэрвені тут капаюць і прадоўжваюць бульбу — яе садзяць на агародах напрыканцы сакавіка...



Тры кошкі — 140 тысяч.

на даволі выгадна. — усміхаецца жыхар пасёлка Няптун Яўген Аляксандравіч Філіпенка. — Сапраўды, збіраць ягады не так і проста...

Браканьер з нажом

Майстар аховы рыбгаса «Сялец» (Бярозаўскі раён) паспрабаваў на тэрыторыі гаспадаркі затрымаць браканьера, які незаконна лавіў рыбу.

Пасядзелі «па-суседску»...

У в. Раковічы (Баранавіцкі раён) два суседзі селі выпіць, а калі кульнулі па чарцы, пачалі высвятляць адносіны.

Падчас сваркі 76-гадовай схапіў нож і ударыў 52-гадовага, які і сканаў на месцы.

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

ТЕХНОБАНК

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2011 года

Наименование банка: ОАО «Технобанк»

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 01.07.2011, 01.07.2010. Rows include АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2011 года

Наименование банка: ОАО «Технобанк»

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 01.07.2011, 01.07.2010. Rows include Процентные доходы, Чистые процентные доходы, Комиссионные доходы, etc.

И.о. Председателя Правления Д.М. Богущ
Главный бухгалтер Н.А. Кузьмицкая
06 июля 2011 года

Гэта мы, госпадары

У вёсцы Капусціна Кіраўскага раёна знайшлі труп дзяціны, якую забілі паўтара года таму.

ЖАХ НА АГАРОДЗЕ

ведваў адзін з сялян. Калі прыхаля лілліцы, абнавачаная не стала адмаўляцца і спакойна паказала месца пахавання...